

Купала і Колас –

2012-10-04

для душы і розуму

Днямі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце адбылася VII Міжнародная навуковая канферэнцыя "МОВА — ЛІТАРАТУРА — КУЛЬТУРА". Сёлета навуковы форум на філфаку быў прысвячаны 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа і характарызаваўся адпаведным гэтым круглым юбілеем маштабам. У чытаннях прынялі ўдзел больш за 100 даследчыкаў з Беларусі і з-за межаў, у тым ліку Польшчы, Балгарыі, Украіны і нават Японіі.

►►► 3 стар.

Купала і Колас —

для души і розуму

◀◀◀ 1 стар.

З прывітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуўся рэктар БДУ акадэмік Сяргей Уладзіміравіч Абламейка, які, у прыватнасці, адзначыў вялікую асноватворную ролю, яку адыгралі Янка Купала і Якуб Колас у гісторыі беларускага народа. І аднаго і другога надзвычай непакоілі як пытанні беларускай дзяржаўнасці, так і духоўны свет асобнага беларуса. Іх вуснамі пра Беларусь і беларусаў айчынная літаратура расказала ўсяму свету. У сваю чаргу дэкан філалагічнага факультэта БДУ прафесар Іван Сямёновіч Роўда падкрэсліў, што і сёння філфакаўцы глыбока шануюць імёны нашых літаратурных геніяў, памятаючы ў тым ліку і пра тое, што яны мелі непасрэднае дачыненне да станаўлення галоўнай альма-матар краіны. Якуб Колас быў першым старшынёй дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па літаратуразнаўчых і мовазнаўчых прадметах, дый наогул Колас і Купала нябачнымі апекунамі заўсёды прысутнічалі і прысутнічаюць у духоўным жыцці ўніверсітэта і яго студэнтаў-філолагаў. БДУ можа ганарыцца тым, што з яго сцен выйшла пераважная большасць беларускіх літаратараў, і гэтая традыцыя плённа працягваецца па сённяшні дзень. Штогод філфак выпускае ў вялікі свет не аднаго і не двух маладых людзей з вялікім пісьменніцкім патэнцыялам, многія ярка заяўляюць пра сябе як пра творцаў яшчэ падчас студэнцства.

З цеплынёй удзельнікі канферэнцыі віталі сына Якуба Коласа доктара тэхнічных навук Міхася Канстанцінавіча Міцкевіча, які прыгадаў мноства адметных момантаў сяброўства класікаў, пранікнёна чытаў на памяць вершы бацькі. Яркім душэўным момантам стала выступенне фальклорна-этнографічнага гурта “Багач” пад кіраўніцтвам доктара філалагічнага навук прафесара Ірыны Валер'еўны Казаковай. Групе выкладчыкаў і студэнтаў філалагічнага факультэта было даручана ўскласці кветкі да помнікаў Янку Купалу і Якубу Коласу, а таксама на іх магілы на сталічных Вайсковых могілках.

Пленарнае пасяджэнне азначылася цэлым шэрагам грунтоўных дакладаў вядомых навукоўцаў: дырэктара Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, прафесара, члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі А.А.Лукашанца (“Янка Купала і Якуб Колас ля вытокаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы”), прафесара загадчыка кафедры тэорыі літаратуры БДУ В.П.Рагойшы (“На ўздыме: творчасць Янкі Купалы 1926 года”), прафесара загадчыка кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ Т.І.Шамякінай (“Сучаснасць і беларуская літаратурная класіка”) і інш.

Мноства неардынарных думак, народжаных у выніку асэнсавання творчасці класікаў, прагучала на сямі секцыях: “Мастацкі свет твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа”, “Аспекты моўных даследаванняў (семантыка, словаўтварэнне, граматыка, прагматыка, мова масцацкай літаратуры)”, “Традыцыі класікаў у беларускай літаратуре”, “Беларуская культура і беларуская літаратурная класіка”, “Беларуская класіка ў сусветным кантэксце”, “Творы беларускіх класікаў у навучальных установах Беларусі”, “Мова — літаратура — культура ў работах маладых даследчыкаў”.

Канферэнцыя засведчыла нязменную цікавасць даследчыкаў да творчай спадчыны Янкі Купалы і Якуба Коласа, яе актуальнасць і асаблівую каштоўнасць для самаідэнтыфікацыі беларусаў сёння, ва ўмовах інфармацыйнага грамадства.

Мікола ЧЭМЕР.

gilevitch@ng-press.by

Мікола Чэмэр. Купала і Колас – для души і розуму